

ВЕДА - VEDA

Навукова-Літаратурны
часапіс

Выдаець Крывіцкае
(Беларускае)
Навуковае Таварыства
Пранціша Скарыны



Kryvian (Whiteruthenian)
Scientific and Literary
magazine

Published by
Francis Skoryna
Kryvian Scientific
Society

Address: 6 Vandervoort Place, Brooklyn 6, New York, U. S. A.

Студзень 1951

317

January 1951

А Д Р Э Д А К Ц Ы И

Няма такога народу, што не патрабаваў-бы навукі, а мы Крывічы або Беларусы асабліва яе патрабуем. За апошнія 150 год нашае гісторыі, калі наш народ, страціўши сваю незалежнасць, жыў безгаспадарствавым нявольным жыцьцём, нашая навука ляжала дэірваном. За гэты час съвет пайшоў далёка ўперад. Наўчоная чужыя, а нашыя нацыянальна нясьведамыя пад нацыянальной фірмой чужой, шмат чаго вынайшлі, адкрылі, стварылі. Цяперашнія наўчоная нашыя, ужо нацыянальна съведамыя, не патрабуюць гэтага рабіць нанава, могуць ісьці далей. Але ё галіны веды вельмі нацыянальныя, такія, як навука нацыянальнае мовы й літаратуры, гісторыі свае бацькаўшчыны, яе этнографіі, археолёгіі, а ў ладнай меры й пазнаньне прыродных багацьцяў роднага краю і яго гаспадарскіх магчымасцяў. У гэтих галінах веды ніколі чужнік ня зробе того, што наўчоны свайго народу. І пагатове ня могуць зрабіць гэтага тыя чужнікі, што часта падыходзяць тэндэнцыяна да пытаньняў, звязаных із жыцьцём нашага народу. Дзеля таго асабліва ў менаваных галінах веды, галінах так нам патрэбных, мы Крывічы асталіся далёка ззаду ад іншых. Дык мусім да-ганяць. Навука нам тут патрэбная, як хлеб штадзенны. А тымчасам у нашай бацькаўшчыне-Беларусі маладая навука крывіцкая, што так хороша

стала разьвівачца ў 20-ых гадох, запынена, нат чыста задушана рукамі комуністычнае Масквы, а ейныя сьвятары адныя забітых, другія гінуць у няшчысьлёных савецкіх турмах і концтабарах. Цяпер навуковыя ўстановы Беларусі, замест запрадэнае навукі, популярызуюць «навуку» Леніна й Сталіна. Дык адказнасьць за крывіцкую навуку ляжыць на наўчоных крывіцкае эміграцыі. Ім не даець загадаў НКВД, ані ніхто іншы, яны могуць працаваць аб'ектыўна. Дыкожэ заданыне разьвіваць крывіцкую навуку ўзялі на сябе наўчоныя, зарганізаваныя ў Крывіцкім Навуковым Т-ве Пранціша Скарыны. Ужо пяты год, як гэтае Т-ва працуе. Але жаль, што дагэтуль праца крывіцкіх наўчоных на чужынне магла бачыць съвет толькі ў хорме рэфэратаў, чытаных на навуковых пасяджэннях Т-ва, зь якіх можа карыстаць толькі малая колькасць людзей. Як кожная навуковая арганізацыя, так і нашая складаецца з малое колькасці сяброў, каторых складак анік ня можа стаць на выдавецтва Т-ва. Доля «Веды», а зь ёй у ладнай меры і беларускай або крывіцкай веды-навукі наагул, залежыць вылучна ад паддзяржаньня яе матар'яльна беларускай эміграцыі. Калі гэтая эміграцыя зразумее сваю і ўсяго нашага народу надзвычайную патрэбу ў сваім навуковым часапісе, яна нам паможа, і часапіс наш будзе разьвівацца, зможам таксама рабіць дадаткі для моладзежы; калі не зразумее, «Веда» замрэць.

Таварыства нашае завецца «Крывіцкім» — старым запрадэным назовам нашага народу; але пакуль гэты назоў агульна ў канчальна ня прыняты, як адзіны сучасны назоў нашага народу, у «Ведзе» могуць і будуць ужывацца таксама іншыя нашыя назовы, як другі праудзівы назоў нашага народу «Літва», «Ліцьвіны», і як накінены нам Масквою, але нядаўна пашираны і цяпер яшчэ ўжываны назоў «Беларусы». У кожным артыкуле будзе тый назоў, які ўжывець аўтар.

Рэдакцыя «Веды».

Пачынаючы з наступнога нумару, у «Ведзе» будзе друкавацца Начырк гісторыі Беларусі проф. Я. СТАНКЕВІЧА.

**Рэдакцыя просіць Паважаных Чытароў выбачыць за ўсе магчымыя
заганы першага нумару «ВЕДЫ».**

Я. Станкевіч

КРЫВІЧЧЫНА У «ТОЛКОВ'ЫМ СЛОВАР'У ЖИВАГО ВЕЛИКОРУСКАГО ЯЗЫКА» В. ДАЛЯ

Што значаць скарачэнны «вост., запд., юж.» у слоўніку В. Даля?

Пытаньне, гэтта пастаўленае, шмат каму здасца дзіўным. Ціж выясняньня скарачэннія ў самым слоўніку, каб трэ' было гэта разглядаць? Аказуецца, што ў некаторых выданьнях нямашака. У першых двух выданьнях слоўніка Далевага выясняньне менаваных скарачэннія ў ёсьцека. Яно тамака дадзена ў вартыкуле аўтаравым «Напутное слово» разам із выясняньнямі іншых скарачэнніяў. Але ў некаторых дальшых выданьнях гэты артыкул чамусьці выкінены, дык і выясняньні скарачэннія ў шчэзьлі. Але ціж і без выясняньня ўяўляе? Хто не здагадаецца, што «вост., запд., юж.» значаць — «восточный, западный, южный»? Напэўна ўсі здагадаюцца. Дык у чыж-жа справа? А справа ў тым, які зъмест укладаецца ў гэныя «восточный, западный, южный».

Згодна з тэндэнцыйна-імпэрыялістычнай ды русыфікатарскай тэрмінолёгіяй, што аж да агіднасці пайтараецца Расійцамі ў гісторыяграфіі і — прынамся да нядаўна — у філалёгіі, словам «восточный» — усходні азначаюць тыя расійскія землі, што на ўсход ад Крывіча і Украіны, «западный» заходні эзначаюць крывіцкі, а «южный» — паўднёвы — украінскі. Не абмылімся, калі скажам, што ледзь ня ўсі чытары слоўніка Далевага так і разумеюць. Тымчасам-жа гэтак разумець ня можна.

Як трэба разумеці, кажа нам сам Даляр у менаваным артыкуле «Напутное слово», што служа перадмова да слоўніка. Артыкул гэты я бачыў у выданьню 2-м 1880-82 г.г. і ў фотографічным ізь яго выданьню 1935 г. Тутка на бач. XIX Даляр кажа гэтак:

«Губэрні таксама абазначаныя скарочана: ряз., мск., каз., тмб. і інш., а рэдчас (часамі) ля іх і павет, адлучаны на бодкаю (пунктам), а рыскаю, як: **кстр-кол., арх-шнк** і інш. У прыпадку сумлеву, што да павету, які любя стary календар, у сваім вылічэнню местаў, развязяжа пытаньне. **Нярэдка мясцовасць слова, супольная ўсяму краю, абазначана адно стараною сьвету, лічачы ад Масквы: сев.** — пайночнае нарэчча або ногарадзкае, у сваім агульным, шырокім значанью; **юж.,** — паўдзённае, разанскае, да каторага належка ѹ мова ўсіх суседніх губерняў; **вост.,** усходніе, або ўладзімірскае, супольнае ѿсяму гэтаму

краю, ня вылучаючы й Сібіру; запд. — заходняе, смаленскае, ад Белай Русі, ідучай паласою ўздоўж лядзкіх граніцаў («по ляшским пределам») да сутыку з Малой Русьсю». (Падчыркненне маё. — Я. С.).

Згодна з прыведзенай цытатаю, можна было-б думаш, што за расійскае («вялікарускае») нарэчча **заходняе** Даля уважае мову б. Смаленскай губ. ад яе ўсходніх граніцаў з губ. Маскоўскай і Калускай да заходніх із губ. Віцебскай і Магілёўскай*). Але запрады гэта ня сусім так. Паказуючы ў сваім слоўніку мясцовасць слова, Даляр ня толькі ўжывае скарачэння **запд.**, але вельмі часта ня **запд.**, а **смл.** (смаленскае), а гэта паказуе, што ў яго **заходняе** не зайдёды знача **смаленскае**. Выясняненьне гэтага знаходзім у іншым уступным да слоўніка артыкуле Далевым, наймя ў тым, дзе ён разглядае «вялікарускія» нарэччы. Тут ён да нарэчча заходняга або смаленскага залічае мову Смаленскай губ. «і суседніх із ёю паветаў» (бач. LXVIII). Гэтымі суседнімі паветамі бяссумлеву ё ў Даля заходняя часыці губэрняў Калускай і Арлоўскай. Дык прастора Смаленшчыны + заходняя часыці губэр. Калускай і Арлоўскай ёсьць у Даля прастораю «заходняга нарэчча вялікарускага». Цьвершчына ані Пскоўшчына слоды ня ўходзяць: Даляр іх залічае да паўночнага ці накш нойгарадзкага нарэчча «вялікарускага». Значыцца, мясцовасць слова «супольная ўсяму краю», у даным прыпадку прасторы «заходняга нарэчча», «абазначана адно стараною съвету», у даным прыпадку скарачэнням **запд.**, а меншыя мясцовасці паширэння слова скарачэннямі **смл.**, **кал.**, **орл.** і інш., залежна ад таго, дзе, подле Даля, слова пашираныя.

Ёсьць у слоўніку Далявым і малая колькасць словаў, абазначаных як **крывіцкія** й **украінскія** (скарачэнні **белрс.**, **малрс.**). Ёсьць і іншыя чужбы слова. Даляр выясняе: «Словы царкоўныя й старыя адцемлены стр., црк.; а паказаныні на іншыя мовы: греч., лат., фрн., англ., нѣм., бѣлрс., малрс., татр.» (бач. XIX).

Словы, абазначаныя як **крывіцкія** й **украінскія**, лучылі ў слоўнік Даля дваякім парадкам. Выясняючы ў уступных да слоўніка артыкулах назоў ягоны, Даляр кажа: «Заміж **рускае**, сказана **вялікарускае** мовы: здаецца гэта будзе дакладней і правільней; гэтым абазначана шырыня абы́йма; маларускае й беларускае нарэччы, ня кажучы ўжо пра іншыя славянскія мовы, ды царкоўная і нашая-ж руская, застарэлая, вылучаныя, прынамся сталіся неабавязковыя для слоўніка, а маглі ўвысьці ў яго дзе-нядзе, з прычыны неразрыўнай сувязі сваёй із цэласцю, дзеля выяснь-

*) Губэрні й паветы ў гэтым артыкуле паказаны подле падзелу да першае съветнае вайны.

неньняў (ХІІІ). Згодна із сваім спосабам абазначаныя мясцовасьці слова, словы, што ўважаў Даль за агульна-крывіцкія, абзначаў ён скарачэнням **белрс.**, а ля словаў, уважаных ім за мясцова крывіцкія, ставіў ён скарочана назоў губэрні. Гэткіх губэрнскіх абазначаныяў у Даля крывіцкіх словаў надта мала — гэта адзінчыя слова, бо, ведама, цяжка было Далю ведаць дыялектызы чужое мовы. І названыне Далям якога слова крывіцкага віцебскім, горадзенскім ці іншым съветча адно аб тым, што Даль запісаў іх адтуль або ад крывіча стуль паходзячага. Гэтаксама робе Даль і з словамі ўкраінскімі.

Але былі таксама крывіцкія й украінскія слова, запісаныя Далям на моўнай прасторы «вялікарускай», ці якую ён уважаў за такую. Ён кажа: «Слоўніку дадзены назоў «Словарь живага великорусскага языка», у яго павінна-бы ўвыйсьці ўся жывая мова цяперашняга вялікарускага пакалення, Малая й Белая Русь вылучаны: гэта апрычоныя нарэччы. **Некаторыя слова і зь іх, перайшоўшы ў сумежныя вялікарускія землі, аднак увыйшлі ў слоўнік** (падчыркненне маё — Я. С.). Бач. ХХ.

МОВА СМАЛЕНШЧЫНЫ І СУСЕДНІХ ПРАСТОРАЎ НА УСХОД АД ЯЕ (нарэчча «заходняга» ў Даля).

Дагэтуль мы раскрылі прастору, схаваную пад скарачэнням, **запд.**, цяпер трэба раскрыць моўную якасць, што хаваецца пад гэтым скарачэнням, або, накш, паказаць якой моваю гавора насељніцтва прасторы «заходняга» нарэчча. Абмежуся адно дадзенымі, што падае Даль, бо гэтак кожны самога Даля ляпей зразумее, дарма што ведамкі аб менаванні мове можна было-б у большай меры маць із шмат якіх іншых жаролаў.

«Заходняе нарэчча» Даль разглядае ў памешчаным у слоўніку артыкуле, пасьвячаным «вялікарускім» нарэччам, наймя ў разьдзеле «Смаленскае нарэчча». Тут ён пачынае гэтак:

«Гэта чацвертае — з чатырох галоўных нарэччаў — заходняе, беларускае або смаленскае, — цягнецца ад Масквы на заход і няўпрыцям пераходзе ў чыстае беларускае, на катарае ўжо ладне («значительно») «намекает» нат гаворка ў **Валакаламску, Рузе й Мажайску**. Бязь ніякага нацягнення можна ўлучыць сюды ўсі заходнія губэрні нашыя, і тады да гэтага нарэчча будуць належаць губэрні: Смаленская, Віцебская, Магілеўская, Ковенская, Віленская, Горадзенская, Менская: адны толькі паны, шляхта, гавораць там папольскую, але мы тут абмежымся Смаленскаю і **суседнімі зь ёю паветамі** (апошняе подчыркненне маё — Я. С.)

Адлі Даљ пералічае гэткія асаблівасыці «заходняга» нарэчча:

1. аканьне;
 2. у ненацісненае на пачатку складу пераходзе ў ў (**ня ўмее**);
 3. прыстаўное В перад пачынаючымі склад О, У (**вока, вуха, вугаль**);
 4. прыймя Съ вымаўляеца як З (**з намі і пад.**);
 5. «Дзеканьне» ѹ «цеканьне», агульнае ўсёй Белай Русі зь вельмі малымі выняткамі: заміж Д, Т чуецца ДЗ, Ц. У Смаленскай губ. часткава нядзекаюць адно ѹ **Вяземскім і Гжацкім** паветах; а пра іншыя можна сказаць із Украінцамі: Хиба лиxo озме Літвина, щоб він не дзекнуў! У **Дара-габужу** чуем ужо: слухай, хадзі, ашукайся; у **Сычайцы** хто дзекае, а хто не»;
 6. пераход В у ў (**галоўка**);
 7. пераход Л у ў (**воўк, хадзіў**);
 8. зацьвярдзелы Ж, Ч, Ш (**жыць, шыла, чытаць**);
 9. зацьвярдзелы сугул Ц (Ц старое, а ня ізь зъмякчанага Т): **цэлы**;
 10. зацьвярдзелы сугул Р (**трэсць, грахой**);
 11. зацьвярдзенне ЛЬ перад Ц (**палцы, колца**);
 12. Г, К перад канчаткам ведамых склонаў пераходзяць у З, Ц (**на дарозе, на назе, у рэчцы**);
 13. Г = лацінскому Н (**галава** = hałava);
 14. у канчатках **-ага, -яга** прыметнікаў і займенаў Г не зъмяняеца на В (**белага, яго, чаго, а не белаво, ево, чево**);
 15. ёсьцека здваеньне сугукаў (**жыцьцё, вясельле і пад**);
 16. ф пераходзе ѹ X, або ХВ (**Хама, хунт, Хведзька**).
З асаблівасыціяю словатворных Даљ адзначае:
 17. сыннюю хорму асобавых назоваў на **-ОНАК** (**Іван — Іванёнак, Пітрачонак, Сямчонак**);
 18. павялічальныя спакменынкі на **-ЮГА** (па зацьвярдзелых сугуках **-УГА**): **дамюга, ваўчуга**;
 19. любасныя спакменынкі на **-УХНА**: **матухна, цётухна**.
- З асаблівасыціяю у хормах «заходняга» нарэчча Даљ зъвярнуў увагу на гэткія:
20. канчатак **-Ы, -І** спакменынкаў усіх трох радоў у назоўным склоне мн. л.: **лясы, дамы, вокны, гусяніты**;
 21. у 3-яй асобе адз. і мн. ліку дзеясловы маюць мяккі канчатак: ён **ходзіць, чытаіць, яны ходзюць, чытаюць**;
 22. дзеясловы атэм. (**дам, ем**) і ўтвораныя ад іх маюць у 2-ой ас. адз. ліку хорму на **-СІ**: **дасі, ясі**;

23. ужываюца хормы дзеясловаў **крыю, мыю, выю, шую, крый, мый** і г. д., **пій, лій, вій**, а ня **крою, мою, крой, шей, пей**.

Падае Даль яшчэ й некаторыя іншыя асаблівасці разгляданае мовы, рознячыя яе ад мовы расійскае.

Апрача асаблівасцяў, падаваных Далям, зь іншых жаролаў можна было-б прывесці яшчэ мноства асаблівасцяў разгляданае мовы (прыкладам, хормы **займёнаў ТАБЕ, САБЕ**, слова **бяз I** на пачатку як **МЕЦЬ, МАЮ, МЯНІНЫ**, хормы як **ТРАЕЦКІ, ЯЕЦ**, як склады **РЫ, ЛЫ, ЛІ, ВІ** — дрыжэць, глынуць, блішчэць, ззвінець і інш) і ўсі яны ў вялікай бальшыні аднолькавыя з усёй крывіцкай моваю, а некаторыя аднолькавыя з паўночна-усходнім нарэччам крывіцкае мовы.

Даль гэтак канчае разгляд «**заходняга нарэчча**»:

«У суседніх губэрнях Ржэў, Зубцоў, Валакаламск, Мажайск, Медынь, Масальск носяць на сабе балей або меней пазнак беларускае або смаленскае гаворкі, каторай гэткая зраза (пробка):

Я-ж табе казаў, ня бяры большы **ад аднаго воза**; ну і **үзяў-ба** адзін. Як хто хочыць, так па сваём бацьку і плачыць. Ды сядодні і ў горадзі ні болі жыдоў нетуці, дык і торгу не; хуць кажуць, шта жыды худы, а бязь іх і толку нетуці; боль іх знаіць, гдзе яны падзівалісь; кажуць, што сьвяты іх зайшло, дак і на базары я ня прадаўся.

Эта беларускае нарэчча, як сказана, пашыраецца на заход да польскіх губэрняў, на паўдня да маларускіх, рознячыся ў розных мясцовасцях некаторымі асаблівасцямі ды прыймаючы **па суседству** слова, звароты й гаворку польскую, маларускую ці вялікарускую; апошняе асабліва адносіща да губэрні Смаленскай, а вялікае ў часыце беларускага чуваць у Чарнігайскай, Арлоўскай, Калускай, Цьверскай і асабліва Пскоўскай»*).

Цікава гэтта прыраўнаваць, як глядзяць цяпер на мову разгляданае прасторы спэцыялісты, моваведы. Дыкжэ **Маскоўская Дыялектолёгічная Комісія** выдала ў 1915 г. «**Опыт диалектологической карты русского языка в Европе с приложением очерка русской диалектологии**» (у Москве, карта ды 132 бач. тэксту). Аўтарамі гэтае працы былі сяброве Комісіі, профэсарове дыялектолёгі Н. Дурново, М. Сакалоў і Д. Ушакоў. Яны дзеляць усходнюю прасторы крывіцкае мовы на дзіве часыці — на часыць заходнюю із чыстай моваю крывіцкай **і часыць усходнюю** з мовай кры-

*) У вадным месцу ўступнога да слоўніка артыкулу Даль піша: «у Пскоў і нат у Калугу прынесена нямана зь Белай Русі» (XXVIII).

віцкай запсаванай расійскім ўплывамі. Усходнюю граніцу чыстай мовы крывіцкай яны праводзяць гэтак. Пачынаючыся на поўначы пры сутыку павету Сычайдскага губ. Смаленскай із паветам Зубцоўскім губ. Цьверскай, граніца гэтая праходзе пераз павет Сычайдскі з поўначы на пайдня ўздоўж р. Вазузы так, што дзеліць павет Сычайдскі блізка на дзве роўныя часьці: заходнюю й усходнюю, адлі у тым-жа кірунку пераразае павет Вяземскі, бліжэй да яго граніцы заходніяй; далей ідзе ўздоўж мяжы павету Дарагабускага з паветам Юхноўскім, пераз паўночна-ўсходнюю часьць павету Ельнінскага і ўходзіць у губ. Калускую; тутка граніца праходзе ўздоўж р. Болвы ў павеце Масальскім і Жыздрынскім; адлі ўходзе ў губ. Арлоўскую, пераразае пав. Брынскі (Бранскі) ў кірунку лаўдзённа-заходнім, уходзе ў павет Трубчэўскі, у каторым адразае не вялікі заходні кут ягоны да чыстае мовы крывіцкае, а ўходзячы ў павет Мглінскі ў Чарнігаўшчыне адразае невялічкі найдалей на ўсход высунуўшыся кут ягоны да запсаваных гаворак крывіцкіх; адлі ўзноў уходзе ў павет Трубчэўскі, ідзе ўздоўж мяжы яго з пав. Мглінскім і Старадубскім губ. Чарнігаўскай у воддалі каля 10 км. ад іх ды ўздоўж р. Дзясны падыходзе да мяжы пав. Ноўгарад-Северскага ў Чарнігаўшчыне. На заход ад праведзенае граніцы ляжаць прасторы чыстае мовы крывіцкае, а на ўсход крывіцкая мова запсаваная расійскім уплывам («Опыт» бач. 56-57).

А крывіцкія гаворкі, запсаваныя ў большай або меншай меры расійскім ўплывамі, цягнуцца яшчэ ладне на ўсход. Подле менаваных расійскіх аўторытэтав ды зробленай пасьльей невялічкай папраўкі да іх выдатнага дыялектолёга расійскага I. Голанава граніца запсаванае мовы крывіцкае з моваю расійскаю праходзе крышку на ўсход ад м. Гжацка (да сяля Матаева) і адразае да мовы крывіцкае ўсі іншыя паветы б. губ. Смаленскай, займае да мовы крывіцкае заходнюю большую часьць губ. Калускай, а ў б. губ. Арлоўскай праходзіць на ўходзе ад м. Карабэва і каля м. Дзьмітровска ды ў губ. Курскай гэтая граніца праходзе крыйху на ўсход ам м. Сейска і 25 км. на ўсход ад м. Дзьмітровска*).

У палове XIX ст. стан крывіцкае мовы разгляданых прастораў быў лепшы чымся цяперака. Даўль сам прывёў шмат фактав яе крывіцкасці і ніводнага факту, што-бы гэтаму пярэчыў. Із свайго беспасярэдняга значыцца крывіцкае мовы менаваных прастораў Даўль зрабіў правільны вывад — признаў яе крывіцкай. Але, признаўшы гэта, ён называе яе — крывіцкую мову Смаленшчыны «і суседніх паветаў» — «заходнім» на-

*) «Опыт», бач. 27 а 56. I Голанаў: Несколько новых данных к вопросу о географическом распространении диссимилятивного акания («Сборник статей в честь акад. А. И. Соболевского. АНС, Ленинград, 1928, бач. 479-483).)

рэчам мовы расійскае («вялікарускае») і уводзе яе ў свой слоўнік расійскае («вялікарускае») мовы. Якая тут лёгіка ўкладаць слоўнік вылучна расійскае мовы, станаўко заяўляць, што мова крывіцкая ані іншыя нерасійскія ў яго ня ўвыйдуць і запраўды пакінуць іх, у тым ліку крывіцкую, як цэласць, вонкак свайго слоўніка і адначасна часць гэтае крывіцкае мовы, прызнаўши яе крывіцасць, увесці ў слоўнік пад назовам «заходняга нарэчча» «вялікарускае» мовы? Лёгікі тутака знайсці немагчыма. Але можна знайсці прычыну. Прывына ўсё тая-ж, што і ў шмат іншых прыпадках, дзе Расійцы сустракаюцца із сваймі суседзьмі. Прывына гэта — расійскае шовіністичнае захопніцтва. Даль, як расійскі нацыяналісты з чарнасценным адценкам (дарма, што ў яго ня было ані каплі расійскае крыві — бацька ягоны Дан, а маці Нямчыца) ня мог офицыйна прызнаць, што блізка Масквы ўжо не расійская мова (Гжацак 200 км. ад Масквы, а Мажайск нат 100). І пагатове ня мог гэтага прызнаць дзеля расійскага шовіністичнага грамадзтва, да каторага сам належыў. Падобныя прыпадкі не належаць вылучна да гісторыі. Здараўліся яны ѹ нядайна, а цяпер сталіся штодзенным хлебам. Прывяду адно прыклад, што мае практичнае значаньне. Калі ў 1915 г. друкавалася «Карта руского языка в Европе» Моск. Дыялект. Комісіі, дык «вследствие печальных обстоятельств от Комиссии не зависевших» (бач. V), хтосьці яе сквальшаваў, правёшы ўсходнюю граніцу чистай мовы крывіцкай балей на заход, чымся праводзіла яе Комісія. Дзеля таго, карыстаючыся вялікай картай, трэба яе паправіць подле карты малой № 2, на каторай Комісія зрабіла папраўкі, ды подле тэксту «Опыта» на б. 56-57.

ПРАСТОРА ПАУДЗЁННАГА НАРЭЧЧА

«Да нарэчча, — кажа Даль у тым-же артыкуле аб расійскіх нарэчах, — разанская, паўдзённая, сярэдне-руская або падмаскоўная*) належала губэрні: Разань, Тула, Калуга, Арол, Курск, Варанеж, Тамбоў, Пенза, Саратава, Астрахань; але пра Астрахань і Саратава надабе сказаць, што тут насельніцтва рознае, ёсьць і окаючае (з поўначы — Я. С.), асабліва шмат бурлакоў з усходніх (ад Москвы — Я. С.) губэрняў». Варанеская губэрня пасльей «насялілася за Аляксея Міхайлавіча й Пётру I». Тамбоўская губэрні толькі паўдзённая палавіна (на паўдня ад Тамбова) належала гэтага нарэчча, а паўночная палова належала да паўночна-расій-

*) Цяперака гэтае нарэчча Расійцы завуць паўдзённа-расійскім («южно-великорусским»), а сярэдне-расійскім або маскоўскім завуць гаворку Москвы і яе аколіцаў.

скага нарэчча. На поўначи да гэтага нарэчча належала ўжо Каломна, дзе Даль кажа — «гавораць па-разанску». Да гэтага-ж нарэчча й мова Донскіх казакоў, дарма што яна мае ня мала сваіх асаблівасцяў і Даль яе асобна адзначае. Гэткім парадкам, калі правядзём лінію ад Мажайску на Каломну, дык азначым пайночную граніцу гэтае мовы. Заходніяя граніца ёя будзе, паказаная вышэй, усходніяя граніца запаведных крывіцкіх гаворкаў, але вялікую часціцу крывіцкай Калужчыны, Арлоўшчыны й Куршчыны Даль займае да гэтага пайдзённага нарэчча, бо гавора пра Мяшчоўск, Медынь, Белеў, пра усходнюю палову Масальскага павету і нат пра Жызду, як пра мясцовасці, належачыя да гэтага нарэчча; гэта трэба мець наўвеце пры дасыльданні мовы разгляданага нарэчча. Пайдзённай граніцаю яго будзе граніца з моваю ўкраінскай. Маючы наўвеце, што ўсходняя (пачынаючы ад Варанескай) губэрні, занятыя цяпер гэтым нарэччам, былі заселеныя пасёлкі, трэба з большага прызнаць, што спачатная тэрыторыя гэтага нарэчча, ягоная мэтраполія складалася з губэрні Калускай, Арлоўскай, Курскай бязь іх заходніх вялікіх часціц крывіцкіх, а што да Куршчыны, дык і безь яе пайднявой часці ўкраінскай, адлі з губэрні Тульскай і Разанской.

Асаблівасці мовы пайдзённа-расійскага нарэчча

Можна наперад сказаць, што пайдзённа-расійскае нарэчча ў цяпешнім сваім стане належы да мовы расійскай. Але ў ім ё шмат асаблівасцяў, аднолькавых із моваю крывіцкаю. Пералічым гэтыя асаблівасці, пры гэтым будзем браць іх адно із запраўданае прасторы пайдзённа-расійскага нарэчча, абмінаючы тыя мясцовасці, што, згодна з апісанымі вышэй моўнымі граніцамі крывіцка-расійскімі, належыць да тэрыторыі мовы крывіцкае, хоць-бы й запавданае расійскімі ўплывамі, дарма што Даль іх часткава залічае да прасторы пайдзённа-расійскага нарэчча.

Вось гэтыя асаблівасці:

- Аканьне.** Цяпер у пайдз.-рас. нарэччу ё трывалыя тыпы аканьня: а) дысыміляцыйнае па мяккіх сугуках, значыцца такое, у якім ненацісьненая О ды Э (эн, Е па сугуках зацвярдзелых) заўсёды пераходзяць у А, але Е на мяккіх сугуках пераходзіць у А (Я) адно тады, калі ў складзе націсьненым няма А (**нага, нагі, галава, зямлі, вясны, зямлю, вясну**), а калі пад націскам ёсьць А, дык на месцы ненацісьненага Е па мяккім сугуку заміж А (Я) ёсьць і (**зімля, вісна**); б) т. зв. **аканьне мернае**, у якім у складзе перад націскам вымаліяеца па мяккіх сугуках перад цвярдымі А, але перад мяккімі і, альбо вельмі закрытае Е (**вясна**,

але сіляне); в) аканьне вялікае, у якім кажнае ненацісьненае О, Е пераходзэ ў А, Я.

Аканьне дысыміляцыйнае па мяккіх сугуках ё ў паўдзённа-захоўнай часьці Тульскай губ. ды ў часьці Арлоўскага й Курскае губ. Менаваныя мясцовасці мяжуюць із крывіцкай моваю і тып іх аканьня стаўць у беспасярэднюю сувязь із крывіцкім дысыміляцыйным аканьням, ілучым із Смаленшчыны, накш најучы, што яно паўстала зь вялікага аканьня пад уплывам крывіцка-смаленскага дысыміляцыйнага аканьня (Н. Дурново: Діалект. раз. 1-2). А мернае аканьне таксама паўстала зь вялікага пад уплывам мернага аканьня маскоўскага, паўсталага там пасыль пад чужым уплывам*). Значыцца, спачатна ў паўдзённа-расійскім нарэччу было адно вялікае аканьне, што й цяпер там найбалей пашыранае. «У паўдзённа-расійскім нарэччу, — кажа Н. Дурново, — вялікае аканьне вельмі пашыранае між іншага ў такіх гаворках, што стаяць чиста з боку ад паўночна-расійскага або цэнтральна-расійскага ўплыву, на што паказуе тое, што нямашака ў іх съязгу асаблівасцяў паўночна-расійскіх подле паходжання або ўзынікльх па ўтварэнню расійскага мовы, уласцівых, як паўночна-расійскім і сярэдне-расійскім, так і шмат якім паўдзённа-расійскім гаворкам» (Дыялектол. разысканія 1-2, 75). З гэтага можна зрабіць вывад, што «вялікае аканьне ў паўдзённа-расійскім нарэччу разъвілося... на грунце паўдзённа-расійскім, з дадзеных, што былі ў самых паўдзённа-расійскіх гаворках».

Гэтае аканьне паўдзённа-расійскага сусім чиста згаджаецца з аканьням цэнтральнага дыялекту крывіцкага, знач. з аканьням прасторы, дзе Старадуб, Навазыбкаў, Рагачоў, Ігумен, Магілеў, Барысаў, Лагойск, Вялейка, Маладэчна, Валожына, Смаргоні.

Як у цэнтральн-крывіцкім, так і ў паўдзённа-расійскім заўсёды пераходзэ ў А (Я) ненацісьненае і асновы дзеясловаў ў З ас. адз. ліку (ён вода, нося, прося, кося, будя, гавора) ды у ў канчатку прыймальнага (вінавальнага) склону адз. л. жаноцкіх прыметнікаў із націскам на аснове (маладую жану, але: сіняю, новаю хату).

2. Ъ не пераходзэ ў ё.

3. Е па мяккіх сугуках перад Ж, Ш, Ц не пераходзэ ў ё (тешча, вядеш, нясеши, а ня тёща, ведёшь, несёшь).

4. Склады РЪ, РЬ, ЛЪ, ЛЬ, ВЬ паміж сугукаў перайшлі ў РЫ, РІ, ЛЫ, ЛІ, ВІ (яблыка, Даляр LXIV).

5. На пачатку слова спачатнія јь адпалі (мяніны, меть из јменіны, јметі, заграл Ніжняломаўскі пав. Пенз. губ. Даляр LXVI).

*) Пр. Н. Дурново, там-же, 83.

6. У сярэдзіне слова **-јь** перайшло ў **е** (**яец**, Даль LXIV).

7. Уперад мужчынскія прыметнікі із націкам на канчатку мелі ў наз. скл. адз. л. **-ый, -ий** (**маладый**); як ведама, у паўночна-расійскім нарэччу ў гэтай хорме ё толькі **-ой, -ей**, як із націкам, так і бяз націску на канчатку (**молодой, новой, синей**), а у расійскай мове літаратурнай пад націкам ё **-ой, -ей**, бяз націску **-ый, -ий** (**молодой, новый, синий**).

8. Таксама ўперад былі хормы **мыю, рью, выю, мый, вый, рый, лій, вій, пій** (а ня мою, вей, лей, пей)*.

9. Ненацісъненае **У** на пачатку складу пераходзе ў **ӯ** (**не ўгадаў**).

10. Ё розыніца ў націску паміж паўдзённым а паўночным расійскім нарэччам, прыкл. у паўдзённым кажуць **гавбрють**, а ў паўночным **говорят**.

11. Перад пачынаючым склад **О, У** ё прыстаўное **В** (**вугал, вуглей**, Даль LXIII).

12. **Г=лац. h** (**нага=naha**), а расійскае **Г=лац. g** (**нога=noga**)**.

13. «**Г** ў дакладным (родным) склоне прыметнікаў (і займёнаў — Я. С.) не замяняеца гукам **В**, як ёсьць у засталай Расіі, апрача Беларусі». Даль. Значыцца, кажуць **яго, белага, сіняга**, а ня **ево, белово, синево**.

14. **Л**, стоячы побач даўнейшага **ъ**, пераходзе ў **ӯ** (**траў, меў, на-ciў*****).

15. В перад сугукамі, на канцу слова ды як прыймія пераходзе ў **ӯ** (**үся**).

Усё гэта нарэчча мае зацьвярдзелае **Ц** (пр. А. Шахматав: Курс, 174).

17. Дзеканыне й цеканыне цяперака ё ў гэтym нарэччу на сярэдняй Аццэ (пр. А. Шахматав: Введение в курс ист. рус. яз., 57) ды ў Ніжня-

*). А. Шахматав: «Цяперака паўдзённа-расійскае нарэчча мае сцяг рысаў супольных із нарэччам паўночна-расійскім, але ўсё гэта рысы пазнайшыя (прыкл. канчатак **-ой** зам. **-ый** у наз. адз. ліку **худой**, або **О** зам. **Ы** ў мою). Введение в курс истории русского языка, 54.

). Паміж крывіцкім народным а паўдзённа-расійскім **Г ё невялічкая розыніца: крывіцка-народнае **Г** прыдыхное, грытанае, а паўдзённа-расійскае фрыкат. заднезычнае. Але крыв. інтелігенцыя і ў крыв. мястох вымаўляюць таксама **Г** фрыкатыўнае. З гэтага відаць, што **Г** фрыкатыўнае паўстала з **Г** прыдыхнога пад упрыгівам **g** (лацінская літара) паўночна-расійскага і такога-ж **Г** расійскае літаратурнае мовы.

***). Пр. Даль: «Ё склоннасць замяняць літару **Л** у канцу дзеясловаў З ас. мінулага часу літараю **В** або **У** (ходиув). Там-жа I.XII. А ў самым слоўніку пад кавзаться Даль кажа: **«Кавзаться зап. или ковзаться юж.** кататься на ногах по льду. **Кавзель** ж. зап. гладь, каток, гладкий лед для катанья. **Дзеци** усе пашли на **кавзель**. **Кавзяк** зап. дождевой, земляной червь. На юге и западе букву **Л** перед согласными произносят как краткое **У**, англійское **w**; а потому нужно писать: колзать, ся, колнер, колпак, колтун, волколака, желzik, сколзяк и проч.».

ломаўскім пав. Пенз. г. Даль LXV. Дзеканьне-цеканьне гэтых мясоўасцяў съветча, што яно даўней мусіла быць ува ўсім разгляданным нарэччу, але з часам шчэзла пад расійскім уплывам. Запсананыя расійскім уплывам крывіцкія гаворкі Калужчыны, Арлоўшчыны і інш., аб каторых крывіцкім паходжанню ня можа быці сумлеву, таксама ня маюць дзеканьня (пр. «Опыт диалектол. карты рус. яз. в Европе, 57). А што яны дзеканьне малі, але з часам утрацілі, съветчыцы дзеканьне зь імі сумежных ды беспасярэдне зь імі звязаных чистых гаворкаў крывіцкіх.

18. Ф замяняеща на ХВ (прыраўнай Дурново: Диалектол. разыскания, 1-2, 75).

19. У канчатку З-яй ас. адз. й мн. ліку ё мяккі сугук (**ходіть, ходяць, а ня ходзіт, ходзяць**).

20. Хормы дзеясловаваў без канчаткаў тъ ужывающа толькі ў З-яй ас. адз. ліку (**піша, будзя, ходзя, нося**), але ў мн. ліку не, як ёсьць ў паўночна-расійскім нарэччу.

21. Прыйзначальны (давальны) й мясоўы склоны адз. л. асобавага займа 2. ас. а зваротнага гучыца **табе, сабе, а не тебе, себе**, як парасійску.

22. Дакладны склон адз. л. займенаў 1, 2 ас. і зваротнага гучыцы **мяне, тябе сябе, а не меня, тебя, себя**, як парасійску. Даль LXIV.

23. К у скланеніню перад спачатным ъ пераходзе ў Ц (у **руцэ, на рацэ**). Даль кажа: Ельchan (жыхараў м. Елец у ўсходній часыці Арлоўскай губ. — Я. С.) дражняць: «У нас у Елцэ, на Сасне рацэ курица вутёнка вывяла».

24. Спакменынікі мужчынскія зь мяккімі й зацьвярдзелымі канчаткамі канчающа ў дакладным мн. л на -ёў, -оў: **агнёў**. Даль.

25. Жаноцкія і — асновы (із сугукам на канцы) канчающа ў мясоўым склоне мн. л. на -ох, -ёх: **на лашадёх**. Елецкі пав. Даль.

26. Лікі колькасныя ад 5-20 маюць у дакладным скл. канчатак **-ёх (на вясьмёх. Там-жа. Даль)**.

27. Спакменынікі ніякія іт асноваў канчающа ў наз. скл. мн. л. на -ы (**рабяты. Пенз. г. Даль LXV**), дык, значыцца, і ўсе іншыя спакменынікі ніякага роду маюць альбо малі такія-ж канчаткі гэтага склону.

28. Займа 3 ас. мае хорму **яны** ў наз. скл. мн. л. Даль.

29. Ужываеща пытальная часточка чы. Даль.

30. Ужываеща прыйма **да заміж к (да мяне, Мцэнск, Даль LXIV)**.

31. Ё злуч **ажно** з тым-же значаньнем, што ў мове крывіцкай. Прыкл.: Хлебушкя у поля как варам паваріла! Солнушкя-та жаря, жаря, ажно ня ўсупер্প пріходя. Ніжнядзевіцк, Варанеж. губ. (Даль)

Усі пералічаныя асаблівасьці аднолькавыя з асаблівасьцымі крывіцкімі, а накшыя ад асаблівасьцяў народнае мовы паўночна-расійскае і паўсталое зь яе расійскае мовы літаратурнае.

Ня ўсі гэткія асаблівасьці паўдзённа-расійскага нарэчча гэтта прыведзенымі высілены; пашукаўшы, можна было-б іх знайсці балей. Але ёй прыведзеных досыць, каб маць даволі поўны абрэз гэтага нарэчча.

Калі-б жыхарства разгляданае моўнае прасторы ўсі вышменаваныя асаблівасьці цяпер заўсёды ўжывала, дык ня трэ было-б шмат думаць, каб сказаць, што яно гукае пакрывацьку. Але ё накш. Пры пералічэнню асаблівасьцяў мы бачылі, што некаторая асаблівасьці ўжываліся ў разгляданым нарэччу ўперад, але цяпер ня ўжываюцца. Але ё тыя, што цяпер ёсьцека, далёка на ўсі ўжываюцца ў поўнай меры. Паўней ужываюцца ў глухіх куткох, а шмат меней ля местаў і зялезных дарогаў, а ў мястах і сусім мала ўжываюцца, часцей іх ужываюць жанчыны, а шмат радзей мужчыны, асабліва мала тыя, што пабывалі ў войску, у школе, у мястах і наагул «у съвеце». Ёсьць так, што ўсі вышменаваныя асаблівасьці ўжываюцца наагул усімі людзьмі разгляданае моўнае прасторы, але так, што адныя ўжываюць іх часцей, чымся праціўныя ім маскоўскія, і такія людзі ў вялікай мяншыні, а большыня, наадварот, у рознай меры ўжывае шмат балей асаблівасьцяў маскоўскіх чымся сваіх, мясцовых, аднолькавых із крывіцкімі. Ё прауда ё такія асаблівасьці, як, прыкладам, аканьне, вымова Г як h, мяккі канчатак дзеясловаў у З ас. адзін. й мн. ліку, якія ўжываюць заўсёды, а наагул шмат часцей ужываюць тут асаблівасьцяў маскоўскіх чымся сваіх родных. Даэля таго ё агульнае тут даймо мовы расійскае. І запраўды яна ёсьць цяпер расійская. А гэныя вышпералічаныя моўныя зъявы съветцаць аб tym, чым разгляданая мова была калісь, тады, калі яны ўжываліся ў поўнай меры; тады гэтая мова была накшая, крывіцкая, тачней: складала часць паўдзённа-заходняга нарэчча крывіцкага, якое тады з гледзішча географічнага было нарэччам паўдзённа-крывіцкім. І за прауды, усі мававеды, у tym ліку й расійскія, прызнаюць спрадвечную ё істотную розніцу паміж нарэччам паўдзённа-расійскім, а паўночна-расійскім, прызнаюць спрадвечную апрычонасць нарэчча «паўдзённа-расійскага» у дачыненні да нарэчча «паўночна-расійскага», а tym самым і да паўсталай на грунце апошняга расійской мовы літаратурнай. Запраўды, спачатная розніца паміж імі такая, як паміж кожнымі дзіявома іншымі мовамі славянскімі, ведама, адкінуўшы тыя цяперашнія зъявы гэтага нарэчча, што прынесены сюды з поўначы, уплывамі паўночна-расійскага нарэчча. А tym часам, як відаць ужо з вышменаваных зъяваў гэтага нарэчча, яно ня толькі не зьяўлялася чымсь апрычоным ад мовы крывіц-

кае, але наадварот, складала часьць аднаго з двух нарэччаў мовы крывіцкае*).

З паміж пералічаных вышэй асаблівасцяў разгляданага нарэчча ё ня мала супольных ня толькі з моваю крывіцкаю, але адначасна й з украйнскай ды зь некоторымі іншымі мовамі славянскімі. Аднак у гэтага нарэчча няма ніводнае асаблівасці супольнае вылучна з моваю ўкраінскаю. Але ёсьць у яго шмат асаблівасцяў, каторых нямашака ў мове ўкраінскай і каторыя сваім харктарам пракілежныя зъявам украінскай мовы. Асабліва пераконуючымі тут будуць **асаблівасці вылучна супольныя ў разгляданага нарэчча з моваю крывіцкаю, як аканьне, дзеканьне, прыстаўное В, канчатак -і, -ы назоўнага склону мн. ліку спакменынкаў ніякіх**, якія не маглі зъявіцца пад расійскім уплывам, бо мова расійская іх ня знае. Можна сказаць, што апрача свайні агульна-славянской, мова ўкраінская не стаіць із разгляданым нарэччам у якіх-колечы бліжшых дачыненіях**). Калі браць гэтае нарэчча ў яго спачатным, самабытным стане, дык тое самое трэба сказаць пра яго дачыненіні з моваю расійскаю.

Якім парадкам зъявілася крывіцкая мова на прасторы разгляданага нарэчча, значыцца, на прасторы яго вышазначанай мэтраполіі, бо на прасторы дальшыя гэтае нарэчча было занесенае пасльей колёністымі з мэтрополіі? Не маглі гэта быць уплывы звонку, як думае Даль, гаворачы

*) Пр. Яўх. Карскі: «Ё падстава наўтапушчаць, што некоторыя аднолькавыя рысы паўдзённа-расійскіх гаворкаў із гаворкамі беларускімі дыкже трэба выясняць уплывам беларускага нарэчча на паўдзённа-расійскае (Надзеждзін, Зяленін), або выводзіць іх із супольнае асновы» (Русская диалектология, б. 152).

**) Выглядзе, што ў сваіх уступных да слоўніка артыкулах Даль балей дапушчае ўплываў украінскіх на моўную тэрыторыю расійскую, чымся «уплываў» крывіцкіх. Гэтак, ён, зацеміўшы між іншага раз, што Дзясна ёсьць украінска-крывіцкім моўным паграніччам, пасльей узноў толькі назначае, што «ў Чарнігаўскай губ. ё вялікае ўчастце беларускага», дарма што паўночная Чарнігаўщына занята чыстай крывіцкай мовою. Заняты крывіцкаю мовою Трубчэўскі пав. Арлоўшчыны подле Даля «належа балей да Маларосіі». Украінізмы ён нат знаходзе на поўначы Расіі. Выясняющы гэта тым, што Даль, ня будучы моваведам, украінскую мову знаў ляпей за крывіцкую, дзеля таго й уважаў часта крывіцкае за ўкраінскае. Даль ня быў выняткам. Расійскае грамадзтва паловы XIX ст. шмат балей чула пра Украіну і ўсё украінскае за Крывічы й крывіцкае. Дзяль гэтага прычыны: адна, што ўкраінскае нацыянальнае адраджэнне ранейшае за крывіцкае, а другая, што ад 1654 г. да 1781 г. правабярэжная Украіна была аўтаномным гаспадарствам у Расії, тымчасам-жа часыці ўсходніх Крывіч, дарма што былі адрываныя Маскоўю ад іхнага гаспадарства — Вялікага Княства Літоўскага нат раней, ня маючи ў расійскім гаспадарсьціве ніякай палітычнай самастойнасці, не зварачалі на сябе ўвагі.

толькі пра пазычэньні некаторых словаў, што быццам перайшлі з Крывіч «ў суседня вялікарускія землі».

Вышазначаная мэтрополія-бацькаўшчына разгляданага нарэчча складала Вялікае Княства Рэзанскае, каторае, праўда, за Альгерда (у другой палавіцы ягонага гаспадарствавання) і Вітаўта ўходзіла ў склад задзіночанага гаспадарства беларускага — Вялікага Княства Літоўскага, але адначасна заховавала сваю самастойнасць; дык апрача палітычных, іншых упłyvaў із тэрыторыі цяперашніх Крывіч там ня было; аб якіх-колечы асыміляцыйных упłyвах, што йшлі-б тады із цяперашніх крывіцкае тэрыторыі на мову насельніцтва менаваных прастораў, ня можа быць гаворкі. І пагатове не магло быць асыміляцыйнага крывіцкага ўплыву тады, калі гэтыя землі ад 1520 г. былі забраныя Москвою і іх адгараджала ад крывіцкага гаспадарства шчытна зачыненая маскоўская граніца. Але з часам — у XVI-XVII стг. былі адарваны Москвою ўсходне-крывіцкія землі, на якіх яшчэ дагэтуль гамоняць пакрывіцку; дык мо' гэта яны зрабілі ўплыў на разгляданае гэтта нарэчча? Землі, адарваныя да Москвы, былі ў палітычнай і культурнай няволі Маскоўскай, і мова іх была ў паніжэнню і перасьледавана, дзеля чаго не магла ўпłyваць на іншую мову, а наадварот сама паддавалася маскоўскуму ўплыву. Гэта ўсім ведама. А калі так, калі пад ніякім уплывам звонку не магла паўстаць крывіцкая мова разгляданае прасторы, дык само насельніцтва гэтае прасторы мусіла спачатна гаманіць пакрывіцку, накштужучы, яно было крывіцкае. І вось гэта згаджаецца з тым, што ведама зь гісторыі. Зь летапісаў ведама, што па рацэ Ацце, значыцца ў бацькаўшчыне разгляданага нарэчча, жыло племя Вяцічы. Летапіс колькі разоў падчыркуе свайнюю гэтага племені Вяцічай із крывіцкімі племёнамі. У «Повѣсти временныхъ лѣтъ» чытаем, што два браты «Радимъ а другой Вятко, и пришедъша съдоста Радимъ на Съжу, и прозвашиася Радимичи, а Вятко съде с Родом своим по Оцѣ, от него же прозвашиася Вятичи» (А. Шахматов: Введение в курс ист. рус. яз., 57). У іншым месцу летапісу кажацца, што «Радимичи, Вятичи и Съверъ один обычай имѧхутъ». Гэтае летапісец ня толькі залічае Вяцічай да крывіцкага народу, але й азначае іхняе месца ў крывіцкай племеннай радзіме (сям'і), наймя кажа, што Вяцічы найбліжшая радня паўдзённым племёнам крывіцкім Северанам, Радзімічам, а, значыцца, і Дрыгвічом, што жылі на заход ад гэтых, а дальшая радня племені Крывічоў, што жыло на поўнач — у Смаленшчыне, Полаччыне й Пскоўшчыне. Гэта чыста згаджаецца зь цяперашнімі дадзенымі дыялектолёгічнымі, прыведзенымі вышэй; згаджаючыся сусім чыста з нашым цэнтральным дыялектам, мова Вяцічай ня знае ані дысыміляцыйнага аканья племенна-крывіцкага, ані іх цоканьня. Жывучы ля Акі, Вяцічы на сваім паўночным

заходзе межавалі із смаленскімі крывічамі і гэтыя, адзначаючыся актыўнасцю, крыху праточаваліся на пагранічча вяціцкае, адгэтуль на вяціцкай мове гэтага пагранічча відаць невялічкі ўплыў мовы племені Крывічоў у хорме дысыміляцыйнага аканьня па мяккіх сугуках. Значыцца, было тое самое, што на паграніччу дрыгвіцкім із Крывічамі, прыкладам, у павеце Лепельскім, Дрысенскім, Дзісенскім, дзе спорадычных колёністых племенна-крывіцкіх сярод дрыгвіцкае масы сконстатаўала ё археолёгія.

Калі пайстала задзіночанае крывіцкае гаспадарства, ведамнае ў гісторыі пад назовам Вялікага Княства Літоўскага, дык Вяцічы прылучаліся да гэтага гаспадарства. А калі гэтае гаспадарства за вялікага князя Альгерда ў 2. пал. XIV стг. завяршала сваю будоўлю, дык усі Вяцічы княства Рязанскага ўвыйшлі ў яго; граніца з Маскоўшчынаю была ўстаноўлена «па Мажайск і Каломну». Але, пачынаючы з апошняе чэцьверці XV стг., калі настала нягодная міжнародная кон'юнктура для крывіцкага гаспадарства, Масква пачынае націскаць на Вяцічы, аж пакуль у 1520 г. не паняволіла іхнага гаспадарства — Вялікага Княства Рязанскага. Уся гісторыя Рязанскага Княства съветча пра ягоны апрычоны, розны ад маскоўскага, харектар і пра сталую непрыязнь Рязанцаў да Маскоўшчыны і ходаньня іх із Княствам Маскоўскім¹.

Лучыўшы гэтак у Маскоўскагае гаспадарства, Вяцічы ўжо ў 16. стагодзідзю мусілі ў свою мову далусьціць некаторыя ўплывы маскоўскія, а гэта з тae прычыны, што Маскоўшчына тады, як і цяпер, была гаспадарствам вельмі цэнтралістычным, не цярпела ніякіх розыніцаў, усё падводзіла сілком пад адну мерку, а, з другога боку, Вяцічы, высунуўшыся далёка ад культурных цэнтраў крывіцкіх, такіх, як Смаленск, Полацак, Віцебск, Вільня, Горадзен, Магілёў, былі племеням асталым, аб чым съветча хоць-бы тое, што яшчэ ў 12 стг. яны былі пагане; дзеля гэтага, дарма што Крывічы наагул стаялі культурна вышэй за ноўгародзкіх Славенай, Вяцічы стаялі за іх ніжэй і паддаваліся ўплыву ноўгародзкіх колёністых, што на поўначы і ўсходзе ад Масквы ды ў Маскве і яе аколіцах, прымешаваючыся да Фінаў, стварылі новы народ маскоўскі.

Сказанаму пярэчыла-б тое, што быццам пад упльвам мовы Вяцічай пайстай у Маскве маскоўскі тып аканьня. Запраўды, у Маскве і яе аколіцах, як і на ўсёй поўначы Расіі, спачатна ніякага аканьня ня было, з гэтым згаджаючца ўсі чиста моваведы. Але нельга згадзіцца з Н. Дурновом, што ўважае, быццам маскоўскага аканьне пайстала пад упльвам аканьня вяціцкага. Мова паняволеных, паніжаных і перасъедаваных Вя-

¹ Гл. Д. Иловайскій: Исторія Рязанскага Княжества. Москва, 1858.

цічай не магла ўплываць на мову Масквы. Але трэба згадзіца з другім маскоўскім наўчоным, зь Бязсонавам, што аканьне ў Маскву прынесла ў 17 стг. крывіцкая інтэлігенцкая эміграцыя, каторая прыяжджала сюды зь незалежных Крывіч. Аканьне гэтых культуртрэгераў стала модным у Маскве, яго Маскалі стараліся імітаваць. Ад гэтага пайстала аканьне маскоўскае, што перайшло пасыль у літаратурную мову маскоўскую. Гэныя-ж культуртрэгеры крывіцкія адначасна тым самым рэгабілітавалі аканьне вяціцкае, што адгэнуль перастала быць «брыдкім». Рэгабілітавалі яны й вяціцкую вымову г як h, бо ня толькі ў мове сваёй, крывіцкай вымаўлялі г як лацінскае h, але гэтак-жа вымаўлялі і ў мове царкоўна славянскай ды перадалі Маскоўцам гэную вымову царкоўна-славянскага г, дарма што ў бацькаўшчыне гэтае мовы, у Баўгарыі яно вымаўлялася і вымаўляецца як лацінскае g. Вось чаму аканьне й h захаваліся ў поўнай сіле дагэтуль у нарэччу вяціцкім.

Абрусеньне Вяцічаў ня йшло лёгка, дарма што ў гэтым шмат памагала праваслаўная царква расійская, што зайдёды ў Расіі служыла маскоўскім захопніцкім мэтам. Даўгі час Вяцічы чуліся чужымі, былі ня пэўныя, балей або меней няпрыязныя Маскве, і Маскалі ім ня верылі. Захапляючы ў часе войнаў із Крывічамі крывіцкае цывільнае насельніцтва, або палоненых, у няволю, Маскалі не сялілі іх на вяціцкай прасторы, але на сваёй этнографічнай і ў Сібіру².

Выглядае, што яшчэ ў 17 стг. Вяцічы гаманілі пакрывацьку. Моцная русыфікацыя настала у ст. 18. зь яго агульнай ваеннай павіннасцю ды завяршилася ў першай палове стг. 19.

ПСКОУШЧЫНА І ЦВЕРШЧЫНА

Дасьледаваньніку крывіцкае мовы нельга не звязнуць увагі на слоўны, абзначаныя ў Далевым слоўніку, як пскоўскія й цверскія (скара-чэньні **пск.**, **твр.**). Даўль Пскоўшчыну й Цвершчыну залічыў да лаўночнага расійскага («вялікарускага») нарэчча. Ён ня мог не зацеміць крывіцасці мовы Пскоўшчыны. Кажучы аб малых розніцах паміж гаворкай расійскіх, Даўль зазначае: «Выняткаў знайдзецца мала ды адно там, дзе якяя-колечы чужая вонкашная стыхія прынесла зымены, чаго прыкладам могуць служыць губэрні Пскоўская і часткава Цверская; там лучающца

² Дагэтуль некаторыя з такіх пасяленцаў захавалі часткава сваю апрычонасць. Гэтак, прыкладам, у Лукаянаўскім павеце Ніжагародзкай губ. дагэтуль жывець насельніцтва, званае **ягунамі** (ад яго), **будакамі** (ад былых будных майданоў), **Літвой**, **панамі**.

пераробкі на польскі³, або беларускі лад». У іншым месцу Даля кажа: «У Пскоў у анат у Калугу перанесена нямала зь Белай Русі» (XXVIII). Або: «У Пскоўскай губ. ў паветах чуеца вялікае ўмішаныне беларускае» (XLIV). Крывіцкія элемэнты Даля асабліва падчыркуе ў мове Пскоўшчыны: «вялікае ўчастце беларускага чуваць у (губ.) Чарнігаўскай, Арлоўскай, Калускай, Цьверскай і асабліва ў Пскоўскай» (LXX).

Паглядзім, што расійскія мававеды кажуць аб крывіцкай мове Пскоўшчыны й Цьвершчыны.

Яўхім Карскі прылучаў да прасторы крывіцкае адно пайднявыя часьці павету Апачацкага, Вялікалуцкага й Тараpecкага Пскоўшчыны, ды Асташкаўскага, Зубцоўскага й Ржэўскага Цьвершчыны (тэрыторыю па правым баку Волгі). Але Карскі шмат дзе пакідаў вялікія прасторы крывіцкія вонкак моўнае тэрыторыі крывіцкае.

Аўтары вышменаванае «Дыялектологічнае карты рускае мовы ў Еўропе» прызнаюць мову блізу што ўсяе Пскоўшчыны і пайднёва-заходні часьці Цьвершчыны за пераходную ад крывіцкае мовы да паўночна расійскага нарэчча⁴. Гэтая пераходная гаворка, подле іх, мае паўночна расійскі под (падставу, аснову), а крывіцкае насласеніне, што пранікла туды не пазней 14 ст. (там-жа). Іншымі словамі, што Крывічы прыйшлі ў Пскоўшчыну й Цьвершчыну пазней за Расійцаў, заспейшы іх тамака і зъмяшчайшыся зь імі. Але пра які-колечы прыход іншага насельніцтва ў Пскоўшчыну й Цьвершчыну нічагусенкі ня ведае гісторыя, а гэтаму станаўко пярэчачь дадзеныя археолагіі й этнографіі. Але пакінем на баку не на чым не абапертую гіпотэзу аб пазнейшым прыходзе сюды Крывічоў, а разгледзім моўныя аргумэнты аўтараў менаванае карты. Яны налічылі 9 крывіцкіх асаблівасцяў разгляданае мовы а 6 паўночна-расійскіх. Да крывіцкіх асаблівасцяў належаць:

1. аканье;
2. ы: а) у прыметніках у назоўным склоне адз. л.: злый, худый, сіній,

³ Пераробкаў, ведама, там нямашака, а ё проста нерасійскія слова або наагул асаблівасці, а што да «польскага ладу», дык тут тое самое, што зь некаторымі «ўкраінізмамі» ў Даля. Даля мала знае крывіцкую мову, дзеля таго яму некаторыя крывіцкія слова зданыца ўкраінскімі, іншыя ўжно польскімі.

⁴ Даслоўна: «Сюды (да гэтага пераходнага «паўночна-расійска-крывіцкага» нарэчча — Я. С.) уходзяць: акаючая гаворка Петраградзкае губ. (пайднявыя часьці Гдоўскага й Лускага паветаў), Пскоўскае губ., апрача акаючая гаворкі паўднявое часьці Порхоўскага і паўночнай часьці Холмскага павету, што належаць да гаворкі з пайднёва-расійскім насласенінем, у Цьверскай губ. гаворкі большай часьці Асташкаўскага й Ржэўскага павету (зь м. Ржэвай) і невялікае пайднёва-заходнєе часьці Зубцоўскага павету (да места Зубцова і р. Вазузы). Даклад да карты «Очерк рус. діал.», б. 36.

б) у дзеяслойных хормах: **мый** (загадны лад), **мью** (цял. ч.), **крый-крыю, шый-шью**, в) у спакменьніках: **шыя, памыйкі;**

3. в перад сугукам пераходзе ў ў, а у па самагуку пераходзе ў ў;

4. **ш, ж, ч, ц** цывядыя;

5. дзеканьне ѹ цеканьне;

6. хормы наз. скл. мн. л. на **ы**, як **гарады, лясы, берагі**;

7. родны склон адзіночнага л. жаноцкіх прыметнікаў і зайдёнаў мае канчатак — **ей**: злэй, такей;

8. З. ас. адз. л. дзеясловаў 1-3 клясы подле дзяленьня Лескінавага можа быць таксама бяз **-цы**: **нясеці і нясе**;

9. націск крывіцкі (**ніколі, нікога**).

Да гэтых асаблівасцяў дадам ад сябе, што:

10. у 15 стг. ў пскоўскіх гаворках было ацвярдзелае р. Прыйкладам: старынах, манастыры, осподара, твороу, по мороу, въскрыца а іншыя (А. Шахматов: Ведение... б. 60);

11. Прыйзначальны (давальны) а мясцовы склоны зайдя 2 ас. а зваротнага ѹ **табе, сабе**;

12. Дзеяслой **есмь** (крывіцкі **есьми**) у першай асобе мн. л. маў хорму **есме**, як у Полацку ѹ Смаленску, тымчасам хорма ноўгарадзкая ѹ маскоўская была **есмя**;

13. Зусім апрычонай асаблівасцяй пскоўскай ѹ **гл з дл: жерегло**.

Як паўночна-расійскія асаблівасці менаваныя аўтары прывялі гэтакія:

1. цоканьне, г. зн. зыліццё гукаў ч і ц або ўзаемная іх мена;

2. сустракаеща вымова **сь, зь** збліжаная да **ш, ж** мяккіх: **жямля, шіла (зямля, сіла)**;

3. злучэнье **дн** перайшло у **ни** (анна з адна);

4. дыялектычна (у гаворцы Асташкаўскага і Ржэўскага павету Цівершчыны) сустракаеща выпаданьне ѹ паміж самагукаў і съязненіне іх (**знаш заміж знаеш** = знаєш);

5. пашырана ўжываньне дзеяслойнага прыслоўя мінулага часу ѹ ролі казыніка (**карова была цялішы**);

6. снадзіўны (творны) склон мн. л. мае канчатак аднолькавы з прыйзначальным.

Наперш трэба зацеміць, што вымова **зь, сь** збліжаная да **ж, ш** мяккіх ё зъяваю таксама ѹ крывіцкім нарэччу паўночна-ўсходнім. Праўда цяперак яна ня ўсюды ужываецца ѹ гэтым нарэччу, але аднолькава ё і ў

Пскоўшчыне; менаваныя аўтары съветчаць, што сустракаеца адно ў мове Наваржэйскага, Холмскага й Апачацкага пав. Пскоўшчыны, а даўней — скажу — яна ўжывалася на ўсёй пляменна-крывіцкай прасторы, ад Полацку й Смаленску да Пскова ўлучна. У плямені крывіцкага гэтая зьява супольная з ладнай часццяй дыялектаў польскіх і з мовай дольналужыцкай. Тымчасам у нарэчча Ноўгарадзкага гэтае зьявы нямашака. Гэткім парадкам збліжаная да **ж**, **ш** мяккіх вымова **зь**, **сь** ня толькі ня збліжае мовы Пскоўшчыны а пайднёва-заходніяе Цьвершчыны да нарэчча ноўгарадзкага ці накш паўночна-расійскага, але наадварот розніца ад яго. А што да цоканыня, дык яно ўзню ў разгляданай мовы супольнае ня толькі з нарэччам паўночна-расійскім, але таксама з паўночна-ўсходнім нарэччам крывіцкім, з бальшынёю дыялектаў польскіх ды часткава зь некаторымі іншымі мовамі славянскімі. Зьява гэтая, як і вымова **зь**, **сь** збліжаная да **ж**, **ш**, мяккіх, відавочна, пайстала ў Беларусаў пад уплывам мовы субстрату балцкага, а ў Расійцаў цоканыне ад субстрату фінскага. Дык цоканыне тут адпадае. Да ліку асаблівасцяў гаворкаў пскоўскіх нельга залічаць съязгненьне, як дыялектычную асаблівасць адно Асташкайскага й Ржэйскага павету Цьвершчыны. Пераход злучэння **ди** у **и** ведамны спорядычна ладнай часці мовы крывіцкае (асабліва на заходзе ў Наваградчыне й у Горадзеншчыне), дык таксама ў ладнай меры адпадае. Што да ўжывання мінулага дзеяслойнага прыслоўя ў ролі казвіка, дык здаецца, што гэтая зьява, прынамся часткава, таксама ня чужая мове крывіцкай. Значыцца, з паўночна-расійскіх асаблівасцяў застанецца адно хорма снадзіўнага склону множнага ліку на **ам**, але яна, як хвармальная, магла лягчэй лучыць чужым уплывам, чымся асаблівасці фонэтычныя, што ўсі чыста крывіцкія. Дык ня можа быць сумлеву ў тым, што ніякага расійскага поду (основы) у гаворках Пскоўшчыны і вышменаванай паўдзённа-заходніяй часці Цьвершчыны няма. Калі з'вернем яшчэ ўвагу, што ў найстаршую пару Пскоўшчына належыла да Вялікага Ноўгараду, а пасьля, просьлье перыёду незалежнасці і самастойнага быцця ў задзіночаным крывіцкім гаспадарсцьце, увесь час належыла да Маскоўскага гаспадарства, дык трэба дзівіцца, што мова ейная на гэтулькі захавалася. Напэуна ня было-б гэтага, калі-б крывіцкая мова была ў Пскоўшчыне толькі як наслеянне. Ведаючы стан крывіцкасці ў мове Пскоўшчыны, нельга дзівіцца з таго, што некаторыя расійскія дасьледаваньнікі мову Пскоўшчыны ўважаюць праста за крывіцкую⁵. З гледзішча гістарычнага мова Пскоўшчыны і прынамся менаванае часці Цьвершчыны ё чиста крывіцкая, але ў пяперашнім

⁵ Гл. Еропольский: Говор деревни Савкино, Пушкинского района Псковского округа (Известия по рус. яз. и слов. Том III-2, бач. 585-597).

свaim стане яна далёкая ад нормальнаі, чыста крывіцкай, бо вельмі а вельмі ў ёй шмат расійскага ўплыву, асабліва ў слоўніку⁶.

Наапошку трэба яшчэ зьвярнуць увагу ў Пскоўшчыне на паўночную часць павету Холмскага і пайдзённую Порхайскага. Аўтары вышменаванае дыялект. карты ўважаюць мову іх за пераходную з подам паўночна-расійскім а пазнейшым насласенням паўдзённа-расійскім. Мы ведаем, што паўдзённа-расійскае нарэчча — гэта абруселае крывіцкае — вяціцкае. Скуль тут маглі ўзяцца асаблівасці вяціцкія? Відавочна, гэта ўсё тыя-ж пляменна-крывіцкія, толькі меней захаваўшыся, чымся ў засталай Пскоўшчыне. Ведаючы, што ўплывы на мову ішлі не з паўдня на поўнач, ня з боку пскоўскіх Крывічоў на Расійцаў, а наадварот, з поўначы на Расійцаў на Крывічоў, бо крывіцкая Пскоўшчына была паняволена Расійцамі, трэба ѹ мову часцяй менаваных паветаў уважаць за крывіцкую, з тэй адно розніцяю ад мовы засталае Пскоўшчыны, што гэна яшчэ балей абруслелая за гэтую.

Гэт'кім парадкам Даль у сваім слоўніку ўлучыў у паўночнае нарэчча расійскае вялікую моўную тэрыторыю крывіцкую, часткава з чыстай моваю крывіцкай, а ў вялікай бальшыні з моваю балей альбо меней абруслелю, тэрыторыю, абыймаючу прасторы вялікае часці Цівершчыны, **усея Пскоўшчыны і паўдзённых часцяў Гдоўскага й Лускага пав. губ. Печэрбурскай, а з выняткам паўночнае часці Порхайскага пав. Пскоўшчыны.**

Як мы бачылі, з чатырох расійскіх нарэччаў, зь якіх Даль сіляў словы ў свой слоўнік, моўная прастора двух — заходняга й паўдзённага — вылучна крывіцкая, зь іх мова гэнага й цяпер крывіцкая, а гэтага была крывіцкай уперад, а дагэтуль захавала ў фонэтыцы, морфолёгіі і ў слоўніку мноства съядоў свае былое крывіцкасці. У трэцяе нарэчча-паўночнае Даль ўлучыў вялікую прастору крывіцкае мовы — дарма што ў вялікай бальшыні запсаваную расійскім ўплывам — Пскоўшчыны й Цівершчыны. І толькі адно ўсходняе нарэчча ў Даля запраўды вылучна расійскае. Ад гэтага ўлучэння ў слоўнік Далеў вялікіх моўных прастор аў крывіцкіх, слоўнік ягоны перастаў быць тым, чым ён на думку

⁶ I. Голанов у варт. «Несколько новых данных к вопросу о географическом распространении диссимилятивного аканья» (Сборник статей в честь акад. А. И. Соболевского. АН С. Ленинград, 1928, б. 479-83) да чыста крывіцкае мовы зали чае заходнюю часць павету Ржэўскага, блізка траціну подле старога адміністрацыйнага падзелу. Шмат раней балей за гэта признаў Карскі А. Сабалеўскі ў «Очеркѣ русской диалектологии» («Живая Старина» 1892 г., вып. I, б. 6) кажа, што «Ржэўскі й Зубцоўскі паветы з часцяй Асташкаўскага (паўночна-заходняя й заходняя часць Ціверская губ.) належаць да беларускага нарэчча».

аўтараву быць маў — перастаў быць слоўнікам чыста расійскім, у ім апынулася шмат словаў чужых расійскай мове і ейнаму характару. Расійскія літаратары й публіцыстыя, узгадаваныя на дагэнулешияй расійскай мове, паўсталай з паўночна-расійскага нарэчча, мусілі адчуваць гэты чужы, ня прыродны элемэнт у слоўніку Далевым і не хапаліся карыстацца зь яго. Чужы, крывіцкі элемэнт у слоўніку Далевым быў найбольшай прычынаю таго, чаму гэты слоўнік ня споўніў таго задання, што меў наўвеце ягоны аўтар; жаданьні аўтаравы што да расійскай мовы літаратурнай, ужыццяўленню каторых меў служыць слоўнік, ня былі прынятая, «развой расійскай мовы літаратурнай пайшоў па зусім іншай дарозе» . «Даволі пачытаць артыкулы Далевы і артыкулы ягоных сучаснікаў, як радыкальнага, так і консерватыўнага табару, каб пераканацца, што ў васнову наступнога развою расійскай мовы літаратурнай ані не ляглі мова й стыль Далеў»⁷.

Дык захопніцтва Далева памсьцілася на працы цэлага жыцця ягонага.

**

Калі-б дасъледаваньнік крывіцкае мовы пачаў уважаць за крывіцкія спрытна, за парадкам усі слова абавязаныя ў слоўніку Далевым скара-чэньнямі твр., пск., южн., запд., смл., тул., кал., орл., кур., ряз., вор., тмб., дык ён зрабіў-бы не малую абмылу, бо а) ня ўся Цьвершчына належыць да крывіцкае моўнае просторы; б) з Пскоўшчыны не належа да крывіцкае моўнае просторы паўночная часць Порхайскага пав.; в) «паўдзённае» на-рэчча толькі зь гістарычнага гледзішча ё крывіцкім, а цяпер там расійская мова, адно з мнóstvam крывіцкіх асаблівасцяў, і ў слоўніку тамашнім цяпер балей словаў расійскіх, чымся крывіцкіх; г) у меншай меры тое самое трэба сказаць пра крывіцкую простору Пскоўшчыны й Цьвершчыны, бо там яшчэ крывіцкая мова, дарма што вельмі а вельмі запсаваная расійскімі ўплывамі; г) але на'т слова абавязаныя як заходнія (запд) ці смаленскія, значыцца, з просторы, дзе, прынамся ў часы Далевы, была чистая, добрая крывіцкая мова, нельга спрытна залічаць да крывіцкіх, бо Даљ запісаваў з гэтае просторы слова ня толькі гукаючых пакрывацьку, але і парасійску, запісаваў між іншага ў жаўнеру, у матросаў, а яны-ж ня толькі гаманілі пакрывацьку, але й парасійску.

Адно тыя слова, зъмешчаныя ў слоўніку Далевым із вышменаваных крывіцкіх простораў, можна з пэўнасцю, бясцечна ўважаць за крывіцкія,

⁷ А. Сухотин: В. И. Даљ и его толковый словарь (передмова да выдання 1935 г. слоўніка Далевага, бач. 12).

каторых нямашака ў тым-жа слоўніку ў нарэчча пайночна-расійскага, да каторага належы й мова названая ў Даля нарэччам усходнім, ды адначасна, каторыя ёсьцека ў мове цэнтральных а заходніх Крывіч, як прасторы Польаччыны зь Віцебшчынай, Магілеўшчыны, пайночнай Чарнігайшчыны, Меншчыны і далей на заход. Можа яшчэ быць і іншы крытэрый крывіцкасці словаў з крывіцкіх прастораў у Даля — прыраўнаныне іх да слоўніка старое крывіцкае мовы літаратурнае, бо на яе было расійскіх упłyваў. Але гэты спосаб не такі прыступны як гэны.

Бяссумлеву ў мове разгледжаных прастораў крывіцкіх, як і ў ўсёй мове крывіцкай, ё ня мала словаў супольных із моваю расійскай, а таксама зь іншымі мовамі славянскімі, але маць абсолютную пэўнасць пра крывіцкасць такіх супольных словаў можна адно пры спаўненыні менаваных умоваў. І адно спэцыялістыя ў некаторых прыпадках могуць абыйсьціся бяз гэных умоваў.

«Калі так — узънімечца пытаныне — дык якую карысць маем із крывіцкіх словаў у слоўніку Далевым, на што патрэбна стуль іх выбірань, дасыльдаваць?»

А карысць не малая. Пералічу некаторыя карысці з гэтага.

Крывіцкія слова зь менаваных усходніх а пайночных прастораў крывіцкіх могуць у ладнай меры прычыніцца да пазнання географічнага пашырэння розных словаў крывіцкіх і да ўстанаўлення іх усекрывіцкасці. Гэтак, прыкладам, калі слова «еміна» маєт запісане толькі ў Пархвенаве ля Докшицаў Вялейскага пав., дык можна думаць, што гэта слова мясцове. Калі аднак яго знаходзім у слоўніку Далевым запісане ў Пскоўшчыне, дык ясна, што яно агульна крывіцкае, пры гэтым можна з пэўнасцяй дапушчаць, што яно ўжываецца балей меней на ўсёй прасторы паміж гэтымі дзіўвома мясцовасцямі. І запрайды, гэтае слова знаходзім у зменшанай форме «емінка» у краёвым слоўніку Віцебшчыны Касцяровічавым, запісане ў Сянскім пав. Або слова «ірты» (мас. лыжи), падаванае этнографам Машынскім з Мозырскага Палесься ды запісане яшчэ ў Любчу Наваградзкага павету падае Даляр із Трубчэўскага пав. Арлоўшчыны, яно-ж ведама і ў Віцебшчыне. А гэт'кіх словаў знайдзеца ня мала.

Другое, крывіцкія слова зь менаваных прастораў могуць прычыніцца да лепшага пазнання фонэтыкі крывіцкае мовы гэных-жа прастораў. Прыкладам, слова «вукула», запісане Далям у Варанешчыне й Смаленшчыне, ня толькі перадае крывіцкую асаблівасць пераходу л, стаячага ля даўнейшага ѿ, у ў (паходзі з «ваўкула» а гэта з вълкола), але й дагэтуль нікім не разгледжаную крывіцкую асаблівасць часткавага пераходу злучэння оў раз у у — хуста, патураць, іншы раз у о — сонца,

мова і съветча аб цеснай, аж да драбязнасьці, сувязі фонэтычнай паміж гаворкамі віціцкімі а цэлай крывіцкай моваю.

Трэйцяе. У крывіцкай мове сустракающа некаторыя поленізмы. Адныя зь іх можна пазнаць па іх гуках, іншыя гэтак пазнаць нельга. І вось тутка йзноў прыходзяць на помач гэныя нашыя прасторы: калі сумлеўнае слова ўжываецца ётамка на гэных далёкіх ад Польшчы наших прасторах, дык ясна, што яно ня польскае, а супольнае з польскай моваю. як «стол» і інш. Да гэт'кіх супольных із польскай моваю наших словаў належа, прыкладам, «кавалак», ужыванае таксама ў «заходнім» нарэччу ды ў Куршчыне ётамка Пензеншчыне.

Чацьвертае. У крывіцкай мове сустракающа некаторыя слова балтыцкага паходжанья. Хтось мог-бы падумаць, што яны ўжывающа толькі на паграніччу зь цяперашнімі Балтамі і, як барбарызмы, увыйшлі ў крывіцкую мову ў гісторычную яе пару з мовы літоўскай або латыскай. Паширэнне такіх словаў (як *луста* і інш) на разгледжаных прасторах съветча, што яны ў крывіцкай мове спрадвеку, што ўвыйшлі ў яе разам із словамі славянскага паходжанья, пры падставанью крывіцкае мовы, дзеля таго зъяўляюща раўнапрайнымі із словамі славянскімі ў ёй, ёсьцека такой самой собскасцю крывіцкае мовы, як, прыкладам, слова кельцкія мовы ангельскае.

Пятае. З кага-дзе (толькі што) сказанага пад пунктам чацьвертым вынікае яшчэ пятая карысьць, наймя із словаў балтыцкага паходжанья на разгледжаных прасторах. Быцьце іх тамака, як і тамашня географічныя назовы балтыцкага паходжанья⁸) съветчицы, што балтыцкі элемэнт разам із славянскім, ё складовай часцю крывіцкага народу на ўсёй тэрыторыі ягонага рассялення.

Праўда менаванае ў пунктах першым, трэйцім а чацьвертым можна даведацца і без разгледжаных прастораў, на гэта стане і застале тэрыторыі крывіцкае, але-ж вышменаваныя прасторы і тут палягчаюць заданье.

Можа быць яшчэ іншая карысьць для навукі, ды не адно крывічаведы, з дасыльдаванья разгледжаных усходніх а пайночных прастораў крывіцкіх, асабліва іх мовы. Між іншага, дасцьце яно магчымасць усьцерагчыся шмат якіх непараразуменіяў у навуковых дасыльдаваньнях.

Гаркая доля Крывічоў і крывіцкае мовы менаваных прастораў, але — скажам словамі поэты — рулная піщала ўмее ў наўзу мёд зьбіраць і з гаркіх красак.

⁸ Ня толькі на заходзе Крывіч маём **Ашмяну** і інш., але ётамка **Мажайск** (па літоўску **мажас** зн. «малы») і іншыя на ўсходзе, на паграніччу маскоўскім ды. ведама, і ў іншых мясцовасцях крывіцкіх.

R É S U M É

Taking into consideration the national origin (appertainance) of the words, professor John Stankievich made an analysis of the “Explanatory Dictionary of the present Greatrussian language” by Vl. Dal.*)

Vl. Dal stated in the preface to his dictionary that he had limited himself to a dictionary of merely Russian otherwise Greatrussian language. Other Slavic languages among them Whiteruthenian were not included.

However, he took the words for his dictionary from four dialects. Two of them—the “western” dialect (spoken in the Smolensk province and in the neighboring Kaluga and Orol provinces) and the “southern” dialect (spoken from the line Mozajsk-Kolomna to the boundary with the Ukrainian language)—represent really Whiteruthenian language.

At present Whiteruthenian is still spoken in the first mentioned territory. In the second it was spoken till the 18th century and many traces of the former Whiteruthenian character remained in the vocabulary and grammar of the present speech. To the third so called Novgorod dialect Dal added the language of the northern Whiteruthenian territory of Pskov province and southwestern territory of Tver province.

Dal did this though he was fully aware of the Whiteruthenian character of the “western” dialect (he speaks about it in the preface to his dictionary).

Because of the Whiteruthenian elements, Dal’s dictionary did not influence a later development of the Russian literary language.

Stankievich further indicates, why it is necessary to study the Whiteruthenian territory, encompassed by Dal’s dictionary, especially its language. Among other things it will help to escape many contradictions in the present state of knowledge and solve some problems in philology, psychology and history of Eastern Europe in general.

*) Vladimir Dal: Tolkovyj slovar zivago velikoruskago jazyka. First edition 1866, last 1935.

З КРЫВІЦКАГА НАВУКОВАГА Т-А ПР. СКАРЫНЫ

Закладзенае 23 чырвіня 1946 году ў Рэгенсбурзе (Нямеччына) Кры-
віцкае Навуковае Таварыства Пранціша Скарны, подле свайго статуту,
мае прастораю свае дзейнасці ўесь сьвет.

Пастановаю 5 мая 1949 г. цэнтр Таварыства перанесены ў Нью-Ёрк
Задзіночаных Гаспадарстваў Амэрыкі.

Годні зъезд Таварыства адбыўся ў Нью-Ёрку 22 студня і 19 лютага
1950 г. Зъезд пачаўся 22 студня і тады быў прачытаны рэфэрат проф. Я.
Станкевіча на тэму: «Беларускія плямёны і іхныя гаспадарствы»; адлі
дзеля познняга часу працяг зъезду быў адкладзены на 19 лютага, калі
стары презыдыюм здаў лічбу з працы Таварыства, зроблены папраўкі ў
статуте, быўлі прынятая ў Таварыства новыя сяброве, зацверджаны плян
дзейнасці на налецьце і быў выбраны новы презыдыюм. Абраны гэткія
новыя сяброве Таварыства: др. інж. Аўген Вярбіцкі, др. М. Смаршчок,
сп. Я. Юхнавец і сп. Я. Шакун. У новы презыдыюм абраны: проф. др. Я.
Станкевіч — за старшыню, др. А. Вярбіцкі — сакратар і сп. Я. Шакун —
скарбнік. Пастаноўлена выдаваць навукова-літаратурны часопіс пад на-
зовам «Веда». За рэдактара абраны проф. Станкевіч.

З працаў Крывіцкага Навуковага Таварыства Пр. Скарны. Падаём
тут толькі працы з галіны гуманістычнай, якія найбалей могуць цікавіць
нашых чытароў.

Сёлета пісьменьнік і літаратурны крытык Антон Адамовіч напісаў
начыркі гісторыі беларускай літаратуры ад 1905 году да гэтуль.

Паэта Наталя Арсенева пісала паэму з часу мінулае вайны пад на-
зовам «Пурпурная паэма» і прыгатавала да друку зборнік вершаў (звыш
сотні).

Магістра права Мікола Кунцэвіч працаваў над беларускім правам і
парадкам вядзення судоў.

Композытар Мікола Равенскі прыгатаваў да друку вялікі зборнік
беларускіх песьняў (80). У зборнік увыйшлі песьні галоўна народныя да
дву-тры й чатыра — мешанага хору. Апрача таго ўведзены харавыя тво-
ры на верши беларускіх паэтаў. Ён мае яшчэ сто народных песьняў, за-
пісаных ужо на эміграцыі. М. Равенскі музычна ахорміў трох сцэнічныя
творы: «Неспадзянаныя заручыны», «Вясёлы майстрап», тэкст абодвух
А. Кавалеўскага і «Пінская шлятха». Ён згармонізаваў таксама шмат бе-
ларускіх народных песьняў для жаноцкага ансамблю й хору. Напісаў
сыцяг песьняў гайсаком (скайтам) і малодшым дзяцём. Улажыў музыку
на слова Н. Арсеневай «Малітва — гымн», выданы ў Парыжы. Скончыў
працу над вялікім творам для скрыпкі з акампаніямэнтам фортэпіану; гэты

творт грунтуеца вылучна на беларускіх народных мэлёдышах. У гэтым-жа кірунку ён працуе над другім падобным творам.

Др. С. Станкевіч напісаў працу на тэму: «Беларушчына ў творах Адама Міцкевіча» (у сувязі з угодкамі Міцкевічавымі).

Проф. Я. Станкевіч працаваў над вялікім беларуска-расійскім слоўнікам. Слоўнік абыйме каля 30,000 словаў, зь іх апрацавана ўжо 20,000. Цяперашня ўмовы ягонага жыцьця не даюць яму магчымасці працаваць далей над слоўнікам. Напісаў ён яшчэ невялічкую працу пад назовам: «Беларускія праўніцкія тэрміны» і кароткі начырк гісторыі Беларусі. Апрача гэтага напісаў шмат навуковых артыкулаў з галіны мовы й гісторыі. Цяпер працуе над гісторычнай беларускай граматыкай.

А. Шукелайць пісаў працу на тэму: «Зямля Дзярвянаў у съятле археолёгічных жаролаў». У сувязі з 20-мі ўгодкамі ліквідацыі «нацдэмайшчыны» ў Б.С.Р. ён прыгатаваў да выдання: а) альбом В. Ластоўскага і б) рэфэрат пра слуцкую этнографічную экспедыцыю ў 1928 годзе.

Беларускі архіў. Ад пачатку быцця Крыўіцкага Навуковага Т-ва Пр. Скарэны яно мела, апрача архіву сваіх дакумэнтаў, Беларускі архіў наагул. Гэты другі, з прычыны нябыцця ў эміграцыйных умовах памяшчэння пад архіў, памяшчайся ў гасподзіе ягонага кіраўніка, сп. Антона Шукелайця, і разам із ім пераяжджаў з месца на месца. З гэтае прычыны Беларускі архіў мусіў быць вельмі абмежаным. Але сёлета із жніўня Беларускі архіў мае сваё собскае сталае памяшчэнне ў Нью-Ёрку, като-рае даў адзін із сяброў Т-ва. Дык цяперака Беларускі архіў можа шырака разгарнуць зьбіраныне матар'ялаў, датыкаючых Беларусі, ейнае гісторыі, беларускага адраджэнскага руху і пад. 26 жніўня за дырэктара архіву і на далей запрошаны сп. Ант. Шукелайць. Матар'ял у вархіў просьць адрысаваць гэтак: Ant. Šukielaje, 6 Vandervoort Place, Brooklyn 6, New York, U.S.A.

Літаратурная сэкцыя. 26 жніўня сёлета на пашыраным пасяджэнню Прэзыдыуму Крыўіцкага Навуковага Т-ва Пр. Скарэны пастаноўлена за-класці Літаратурную сэкцыю Т-ва, за кіраўніка каторай абраўлі сп. Ант. Адамовіча.

Прыезд сяброў Т-ва у Амерыку. У запошнія месяцы прыехалі із Зах. Нямеччыны ў Задзіночаныя Гаспадарствы Амерыкі гэткія сяброве Крыв. Нав. Т-ва Пр. Скарэны: В. Пануцэвіч, Л. Галляк, М. Куліковіч, Н. Арсенева, Ант. Адамовіч, Ант. Шукелайць і М. Кунцэвіч.

Прыезд Мірановіча. У жніўні прыехаў із Аўстрый ў Нью-Ёрк ведамы беларускі маляр Пётра Мірановіч.

З культурнага жыцьця беларускага ў Нью-Ёрку. Летась альбо Крыўіцкае Навуковае Т-ва Пр. Скарэны альбо Культурна-Асьветная Сэкцыя

Беларуска-Амэрыканскага Задзіночаныя ладзілі ў Нью-Ёрку рэфэраты на тэмы зь беларусаведы. Уперад рэфэраты былі кожны другі тыдзень, а цяпер кожны тыдзень, у 7 гадз. увечары ў суботу, з выняткам калі бы-ваюць іншыя зборкі ў нюёрскіх арганізаваных Беларусаў. Адцемім гэтта толькі апошня з навуковых рэфэратаў, зладжаных Крывіцкім Навуковым Т-вам Пр. Скарыны.

9 верасьня сп. Ант. Адамовіч маў рэфэрат на тэму: «Псыхіка беларускага народу». 4 лістападу др. Я. Станкевіч маў рэфэрат пра войны Беларусі з Москвою ў першай палавіцы XVII стг. 11 лістападу ён-жа чытаў рэфэрат на тэму: «Палітычная гісторыя беларускага гаспадарства ад 1654-1795 г.» і 21 каstryчніка Крывіцкае Нав. Т-ва Пр. Скарыны зладзіла літаратурны вечар. Чыталі свае творы Н. Арсеньнева, Ант. Адамовіч, В. Клішэвіч, М. Цялеш, Я. Юхнавец і Я. Шакун. 18 ліст. быў рэфэрат проф. композытара М. Куліковіча на тэму: «Беларуская народная песенья ў творах выдатных композытараў», а 25 ліст. Я. Станкевіча на тэму: «Нутраное жыцьцё — палітычнае, гаспадарскае, рэлігійнае — задзіночнага гаспадарства беларускага».

НОВЫЯ ДРУКІ (беларускія і пра Беларусаў), прысланыя ў рэдакцыю «Веды»:

Pietro Tatarenovic: S. Cirillo, Vesc. Di Turov e la sua dottrina spirituale. Рым 1950, бач. 96 in 8°.

«Бацька ўшчына», нр. 63 зь 15 верасьня і нр. 64 зь 5. XI.

Сымон Брага: Балцкі элемэнт пры паўстаньню беларускага народу. 1950, 15 бач. in 16° (цыклестылёва).

Скаўцкая інформацыйная служба, нр. 21, ліпень 1950, бач. 19 in folio. Выдана ў Чыкага.

«Беларус» — першы нумар із 20 верасьня 1950 г. новага беларускага часапісу, выдаванага беларускай нацыянальнай групу ў Нью-Ёрку. Адрис: L. Holak, 79 E. 119 Str., New York City, N. Y.

У Рыме пачаў выходзіць беларускі часапіс каталіцкі “Znic”. Выдаецца і рэдактар кс. др. П. Татарыновіч. Адрис рэдакцыі: Roma, v. Corsica I, Італія.

ТРЭБА НАМ СВЯЯ ДРУКАРНЯ

Нам, Беларусам, канечне трэба свая друкарня ў Амэрыцы. Друкарня трэба, бо мусім мень свае выдачыні, свае часапісы, газэты, кніжкі. Без свайго друку ня будзе ў нас нацыянальна-адраджэнскага руху, ня

будзе наўт нацыянальнага жыцьця. А без свае друкарні, калі друк і нач- нецца, дык не разаўеца, бо мусім шмат пераплачаваць чужым друкар- ням. Прыкладам, за бачыну друку аднаго формату бяруць друкарні ў Нью-Ёрку ня меней 6-х даляраў, а складанык на лінотыпе бярэць за шасцігадзінны рабочы дзень 19 дал. 20 ц. і складае за гэткі дзень 24 такія бачыны, значыцца, самой друкарні бачына абходзіцца 80 цэн.

Мы маем магчымасць купіць малую друкарню, бо часць нас мае невялічкія ашчаднасці. Іх стане на куплю друкарні. Аплаціца таксама ўжыць іх на гэта, бо, паложаны ў банк, яны даюць толькі 2%, а дру- карня дасць ужо із самага пачатку болей, а пасльей і шмат разоў болей.

Невялічкая друкарня, маючая лінотып для кірылічнага й лацінскага тэксту, даволі такога-ж ручнога шрыфту, некаторыя малыя машыны і інш, — адным чынам такая друкарня, што зусім здаволіць нашыя беларускія патрэбы ды яшчэ можа спаўняць шмат чужых заказаў, будзе каш- таваць ад 3000 да 4000 дал.

Выглядае, што найляпей дзеля куплі друкарні закласці акцыйную супалку, выпушчаючы акцыі да 4000 дал. Акцыі маглі-б быць па 10 дал. кожная, але пажадана, каб жадаючыя мець сваю друкарню бралі больш як па аднай, а наўт па 10 і болей акцыяў. Ужо цяпер ё задакляраваных каля траціны патрэбнай сумы на куплю друкарні.

Просім усіх, хто хоча прычыніцца да гэтай асабіста карыснай, а ідэйна важнай справы, напісаць Ініцыятыўнай групе, на якую суму ён возьме акцыяў беларускай акцыйнай супалкі друкарскай. Пісаць на гэткі адрыс: J. Stankievich, 6 Vandervoort Place, Brooklyn 6, New York.

НА ВЫДАВЕЦКІ ФОНД «ВЕДЫ»

далі ахвяры гэткія Беларусы: Я. Станкевіч 25 дал., Пётра Мельяно віч 14 д., Мікола Пятрушэвіч 12 д., а. Хведар Данілюк 13 д., Андрэй Кап- туровіч 14 д., Вера Жызынеўшчынка і Алена Норычыха па 2 д., Раіса Га- лячыха, Марыя Кажура, Ганна Мельянавічыха, Піліп Панасеня, Андрэй Попка, Валодзя Сыпірэдовіч, Марыя Ханяўка па 1 дал.; апрача таго С. Я. перадаў адзержаныя ім за копію дакумэнту 1 д. 75 ц. ды за праданыя эк- зэмпляры газ. «Бацькаўшчына» 60 ц. Яшчэ далі: А. Андрыца 15 д., Я. Сыкіба 8 д., Ів. Бурка 6 д. І. Канарчук 3 д. (1 д. ахвяры і 2 д. складкі за лістапад і сінегань), Пранц. Нехядовіч 1 д. Апрача таго Я. Станкевіч заміж калядных пажаданняў 5 д. Дык усяго дагэтуль адзержана на вы- давецкі фонд «Веды» 129 д. 35 ц. Усім ахвярадаўцам вялікі дзякую!

Грамадзяне, сяброве й сяброўкі ў вялікай ідэі вызваленія нашага

народу! «Веда» будзе прыносіць обектыўную, навукова здабытую веду — пра наш народ, ягоную гісторыю, мову, літаратуру й інш., прыносіць веду, патрэбную нам самым і дзеля паширэння паміж наших мала съядомых братоў і ня меней патрэбную дзеля паширэння паміж так нас мала знающих чужнікоў. Дзеля таго памажэце нам выдаваць «Веду»! Прывылайце ахвяры на ейны выдавецкі фонд, а яшчэ ляпей плацеце сталую месячную складку — у вышыні самымі Вамі вызначанай — на выдавецкі фонд «Веды», каб выдавецтва ведала на што можа разылічаць. Паширайце «Веду», прадавайце яе, знаходзьце ёй падпішчыкаў. Справа «Веды» — гэта справа ўсёя нашае эміграцыі. Гроши просім адрысаваць на адрыс скарбніка Крыў. Нав. Т-ва Пр. Скарны, гэтак: John Shakun, 1354 Beach Ave., Bronx 60, New York, N. Y. або на адрыс рэдактара: John Stankiewich, 6 Vandervoort Place, Brooklyn 6, N. Y.

Падпіска на «Веду». Каб кожны артыкул мог зъмясьціца ў вадным цумару часапісу безь пераносу часыці яго ў нумар наступны, «Веда» будзе выходзіць сышткамі неаднолькавымі ўелькі. Прывыланая падпіска будзе лічыцца па 15 ц. за кожныя 16 бачычаў (старонак) і трываць да туль, пакуль гэткім парадкам ня вычарпаецца (ня высліцца).

Прадстаўніцтвы «Веды» вонкака Задзіночаных Гаспадарстваў Амэрыкі:
у **Нямеччыне:** Zinaida Stankievič-yeha, (13^b) Bad-Aibling bei Rosenheim, I.R.O. Children's Village;
у **Бэльгіі:** Michal Žylik, Louvain, Hoover Place 8.

ВАЙНА У КАРЭІ

«Веда» ё часапіс навукова-літаратурны. Але ё надзвычайнія зданыні вонкака навукі й літаратуры, на якія нам нельга не адгукнуцца. Адным із іх ёсьцека вайна ў Карэі. Комуністычная Расія загадала скомунізаваным ёю паўночным Карэйцам напасыці на дэмократычную пайдзённую рэспубліку карэйскую. Карэйскія комуністыя маюць вялікую, далёка перавышающую іхныя собскія сілы, памогу расійскую, як беспасярэднюю, так і пры помочы Кітайцаў. Запрауды на карэйскім адrezку вядзеца вайна паміж нявольным съветам камуністычнай Масквы і яшчэ вольным съветам Задзіночаных Народаў, з боку каторых галоўна ваююць Задзіночаныя Гаспадарствы Амэрыкі. У даную часіну Амэрыка перамагае, і калі Масква не пашлець на гэтую вайну яшчэ балей кітайскіх гордаў, лык за колькі месяцаў вайна скончыцца перамогаю вольнага съвету.

Перад выхадам «Веды» комуністычны Кітай умяшаўся у вайну, пасылаючы ў Карэю паў мільёна войска.

Крывічы-Беларусы, як старыя, так і новая Амэрыканцы, пакліканныя — уладамі Задзіночаных Гаспадарстваў Амэрыкі — на вайну, маюць лёяльна й шчыра споўніць сваю павіннасць, ведаючы, што вайна йдзе ў із Масквою, гэтым найгоршым ворагам іхнае старое бацькаўшчыны Беларусі і новае Амэрыкі.

А калі пачнеца спадзяваная съветная вайна, значыцца, і ў Эўропе, і ў Беларусі, дык ня будзе такога Беларуса, каторы-бы не пайшоў туды вызваляць із маскоўскага пекла сваю дарагую бацькаўшчыну і ейных дзяцей.

ІМІГРАВАНЬНЕ БЕЛАРУСКІХ ДП У З. Г. А.

Другой надзвычайнай справаю, на якую кожны Крывіч мусіць адгукніцца, ё справа перасялення крывіцкіх або накш беларускіх ДП з Эўропы, галоўна зь Нямеччыны й Аўстрыі, у Задзіночаныя Гаспадарствы Амэрыкі. Нашыя людзі вельмі мала выкарысталі людзкі й дабрадонны закон пра іміграцыю ДП ў ЗГА.

Конкрэтна з нашага боку справа зводзіцца да стараньня ашурансаў. Мы павінны старацца ашурансаў нашым высяленцам і ўцекачом дзеля нацыянальнай салідарнасці, павінны таксама старацца дзеля ўзмацнення нашае нацыянальнае справы, што станецца, калі болей нашых ідэйных родзічаў прыедзе ў вольную і з магчымасцю работы й заработка Амэрыку. Апрача таго, чым болей эмігруе нашыя братоў у Амэрыку, тым меней трэ будзе нам памагаць із Амэрыкі тым нашым родзічам, што застануцца ў Нямеччыне й Аўстрыі, бо іх там будзе меней. Дарма што справа ашурансаў цяпер шмат цяжшая, бо спонсор (выдаўца ашурансу) мусіць быць амэрыканскім грамадзянінам, пры вялікай рупатлівасці магчымасць здабываць ашурансы ёсьцека, і трэба з гэтым съпяшацца, бо час кароткі.

З ІМЕСТ

Ад рэдакцыі	1
Станкевіч Я.: Крывіччына ў «Толков'ым слоўніку» живага великорускага языка В. Даля	3
Хроніка	27

Рысунак сонца зь месяцам у маладзіку на першай бачыне абзначае гэрб Пр. Скарэны, каторага іменем названа нашае т-ва.

Рэдактар: Др. Я. Станкевіч!

Editor: Dr. J. Stankievich.